

УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
10 лістапада 2020 г. № 410

**Аб афіцыйных геральдычных сімвалах**

У мэтах захавання і развіцця гістарычных традыцый Гродзенскага раёна пастанаўляю:

1. Заснаваць:

герб Гродзенскага раёна;  
флаг Гродзенскага раёна.

2. Зацвердзіць:

Палажэнне аб гербе Гродзенскага раёна, яго апісанне і выяву (прыкладаюцца);  
Палажэнне аб флагу Гродзенскага раёна, яго апісанне і выяву (прыкладаюцца).

3. Фінансаванне расходаў на выраб заснаваных дадзеным Указам афіцыйных геральдычных сімвалаў ажыццяўляць за кошт сродкаў, прадугледжаных у раённым бюджэце Гродзенскага раёна, і іншых крыніц у адпаведнасці з заканадаўствам.

4. Дадзены Указ уступае ў сілу пасля яго афіцыйнага апублікавання.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

ЗАЦВЕРДЖАНА

Указ Прэзідэнта  
Рэспублікі Беларусь  
10.11.2020 № 410

**ПАЛАЖЭННЕ**

**аб гербе Гродзенскага раёна**

1. Герб Гродзенскага раёна з'яўляецца яго афіцыйным геральдычным сімвалам.

Герб Гродзенскага раёна – уласнасць Гродзенскага раёна, права распараджэння якой мае Гродзенскі раённы выканаўчы камітэт.

2. Выява герба Гродзенскага раёна размяшчаецца на будынках, у якіх знаходзяцца органы мясцовага кіравання і самакіравання Гродзенскага раёна, а таксама ў памяшканнях для пасяджэнняў гэтых органаў і службовых кабінетах іх кіраўнікоў.

Пры адначасовым размяшчэнні Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь, герба Гродзенскага раёна і іншых гербаў іх размяшчэнне вызначаецца ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 5 ліпеня 2004 г. № 301-3 «О государственных символах Республики Беларусь».

Герб Гродзенскага раёна можа выкарыстоўвацца падчас дзяржаўных свят і святочных дзён, урачыстых мерапрыемстваў, якія праводзяцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі, а таксама пры правядзенні народных, працоўных, сямейных свят, спартыўных гульняў і мерапрыемстваў, прымеркаваных да памятных дат.

3. Права на выкарыстанне герба Гродзенскага раёна ў выпадках, не ўказаных у пункце 2 гэтага Палажэння, можа быць дадзена па рашэнні Гродзенскага раённага выканаўчага камітэта.

ЗАЦВЕРДЖАНА

Указ Прэзідэнта  
Рэспублікі Беларусь  
10.11.2020 № 410

**АПІСАННЕ**  
**герба Гродзенскага раёна**

Герб Гродзенскага раёна ўяўляе сабой чырвоны варажскі шчыт, апраўлены справа і злева слупамі серабрыстага колеру, зверху – папярочкай такога ж колеру, знізу – хвалістай блакітнай пятой. У цэнтры поля размешчана залацістая галава зубра з рагамі серабрыстага колеру.

ЗАЦВЕРДЖАНА

Указ Прэзідэнта  
Рэспублікі Беларусь  
10.11.2020 № 410


**ВЫЯВА**  
**герба Гродзенскага раёна**  
**(каляровая)**



ЗАЦВЕРДЖАНА

Указ Прэзідэнта  
Рэспублікі Беларусь  
10.11.2020 № 410

**ВЫЯВА**  
**герба Гродзенскага раёна**  
**(з перадачай колеру ўмоўнай шафіроўкай)**



ЗАЦВЕРДЖАНА

Указ Прэзідэнта  
Рэспублікі Беларусь  
10.11.2020 № 410

**ПАЛАЖЭННЕ**  
**аб флагу Гродзенскага раёна**

1. Флаг Гродзенскага раёна з'яўляецца яго афіцыйным геральдычным сімвалам.  
Флаг Гродзенскага раёна – уласнасць Гродзенскага раёна, права распараджэння якой мае Гродзенскі раённы выканаўчы камітэт.
  2. Флаг Гродзенскага раёна размяшчаецца на будынках, у якіх знаходзяцца органы мясцовага кіравання і самакіравання Гродзенскага раёна, а таксама ў памяшканнях для пасяджэнняў гэтых органаў і службовых кабінетах іх кіраўнікоў.  
Пры адначасовым размяшчэнні Дзяржаўнага флага Рэспублікі Беларусь, флага Гродзенскага раёна і іншых флагаў іх размяшчэнне вызначаецца ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь ад 5 ліпеня 2004 г. № 301-3 «О государственных символах Республики Беларусь».
- Флаг Гродзенскага раёна можа выкарыстоўвацца падчас дзяржаўных свят і святочных дзён, урачыстых мерапрыемстваў, якія праводзяцца дзяржаўнымі органамі

і іншымі арганізацыямі, а таксама пры правядзенні народных, працоўных, сямейных свят, спартыўных гульняў і мерапрыемстваў, прымеркаваных да памятных дат.

3. Права на выкарыстанне флага Гродзенскага раёна ў выпадках, не ўказаных у пункце 2 гэтага Палажэння, можа быць дадзена па рашэнні Гродзенскага раённага выканаўчага камітэта.

ЗАЦВЕРДЖАНА

Указ Прэзідэнта  
Рэспублікі Беларусь  
10.11.2020 № 410

## **АПСАННЕ**

### **флага Гродзенскага раёна**


Флаг Гродзенскага раёна ўяўляе сабой прамавугольнае палотнішча чырвонага колеру з суадносінамі бакоў 1:2, у цэнтры вонкавага боку якога размешчаны герб Гродзенскага раёна.

ЗАЦВЕРДЖАНА

Указ Прэзідэнта  
Рэспублікі Беларусь  
10.11.2020 № 410

## **ВЫЯВА**

### **флага Гродзенскага раёна (каляровая)**



ЗАЦВЕРДЖАНА

Указ Прэзідэнта  
Рэспублікі Беларусь  
10.11.2020 № 410

**ВЫЯВА**  
**флага Гродзенскага раёна**  
**(з перадачай колеру ўмоўнай шафіроўкай)**

